

# Чырвоная з'яўлена

№ 120 (1087) ПАНЯДЗЕЛАК, 26-га мая 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКОЙ МОЛАДЗІ**  
 Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ  
 умовы падпіскі:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяца	1 р. 80
1 год	3 р. 30

**АДРАС РЭДАКЦЫІ:**  
 Менск, вул. Карла Маркса, 38  
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,  
 сакратарыят—12-19.  
**АДРАС КАНТОРЫ:**  
 Комсомольная 25, тэлеф. № 903.

Кожт асобнага №—2 кап.

ГОД ВЫДАЊНЯ X.

## VIII Менская акруговая партконференцыя

# Пры вялікай актыўнасці пад знакам бальшавіцкай самакрытыкі праходзіць абмеркаванне справаздачы Акругкому КП(б)Б

## Спрэчкі па дакладу тав. Славінскага аб рабоце АК КП(б)Б

Вячэрняе паседжанне 24-V

Ня глядзячы на тое, што даклад аб рабоце АК абмяркоўваецца ўжо на IV паседжанні, усё-ж актыўнасць на гэтым пытанні надзвычайна вялікая.

Шэраг выступіўшых на гэтым паседжанні таварышоў канцэнтравалі ўвагу на галоўнейшых пытаннях палітычнага характару, гаспадарчага і культурнага будаўніцтва.

Выступіўшы т. Мажуеў адзначыў вялікі поспех у рабоце арганізацыі, якія характарызуюцца вельмі значнымі колькасцямі, а таксама і якаснымі якасцямі ва ўсіх галінах сацыялістычнага будаўніцтва.

— Гэтыя поспехі, — кажа прамоўца, — дасягнуты Менскай Акруговай партарганізацыяй дзякуючы пэўнаму, няўхільнаму правядзенню арганізацыйнай генеральнай лініі партыі, дзякуючы мобілізацыі ўвагі ўсёй партыйнай арганізацыі, рабочае класа, батрацка-бядняцкіх і сярэдняцкіх мас сяляства.

У кіраўнічай рабоце Акругкому былі выразаны бальшавіцкая лінія, правільная і счасасвая арыентацыя арганізацыі на задачы рашучай барацьбы з момантамі скажэння партыйнай лініі, перагібамі і памылкамі, якія былі допушчаны ў рабоце асобных з'яўленняў арганізацыі па колгаснаму будаўніцтву.

Тав. Назачона, аналізуючы прычыны меўшыхся памылак і перагібаў у колгасным будаўніцтве, падкрэслівае, што рашучым выпраўленнем памылак, бязлітаснай барацьбой з правам опартунізмам, як галоўнай небяспекай і „левым“ загібам мы замацавалі колгасны рух. Аднак „левыя“ тэндэнцыі, — кажа тав. Назачона, — шчыра поўнасьцю ня вымыты ў пасобных ячэйках. Ёсць моманты праігнавання перагібаў у новай замаскаванай форме. На задачы барацьбы з гэтым антыпартыйным праўленнем нельга аслабляць увагі партарганізацыі.

У сувязі з сацыялістычнай рэканструкцыяй сельскай гаспадаркі, — гаворыць т. Рабцэвіч, — партыйнае кіраўніцтва ў вёсцы стала больш складаным. Нашыя выскочыя ячэйкі не перабудаваліся ў адпаведнасці з задачкамі калектывізацыі. Трэба дабіцца, каб сетка партыячэк у колгасе пацярпела, работа ячэек была перабудавана па вытворчаму прынцыпу. Далей прамоўца адзначыў ненормальнасці ў рэарганізацыі (перамяшчэнні функцый) савгасу.

У самахваліцкім раёне, — кажа ён, — асобныя колгасы на працягу аднаго году рэарганізаваліся па тры-чатыры разы. Спачатку арганізуюць малочную ферму, потым сьвінаводчую гаспадарку і г. д. Кепска, што ў вызначэнні спецыялістаў таго ці іншага савгасу Белсельтрас ня ўлічвае тэрытарыяльных і эканомічных адзнак і ня лічыцца з думкаю мясцовых арганізацый.

Тав. Кац завастраючы ўвагу на задачах паліпшэння работы ў галіне рабочага забяспечэння, падкрэслівае, што мясцовыя партарганізацыі, савецкія коопэрацыйныя органы слаба праводзяць працу ў гэтым напрамку.

Некаторыя арганізацыі, замест напружанай работы, займаюцца формальнымі адліскамі і апраўданымі. У гэтай рабоце мы павінны дабіцца належнага пералому, змагаючыся з нядабайнасцю і пасыўнасцю. Мы павінны выкарыстаць маючыся матэрыялы ў справе паліпшэння рабочага забяспечэння.

Прамоўцы да пытання аб праведзенай рабоце па рабочавым савецкага коопэрацыйнага апарату, тав. Кац зьвяртае ўвагу на неабходнасць дапамогі рабочым-вылучэнцам ня толькі з боку савецкіх ячэек, але і тых арганізацый, якія рабочыя вылучаны ў савецкія апараты.

Адзначаючы вялікую цягу ў партыю рабочых ад вытворчасці, т. Лававіч лічыць, што праца сярод работніц не праводзіцца ў дастатковай меры, у выніку чаго мы маем зусім невыстарыны рост партарганізацыі за лік жыхарч работніц.

Пасля ліквідацыі жавандзелу пры парткомах, партарганізацыі не дабіліся паліпшэння работы сярод жанчын работніц, а ў некаторых выпадках гэтая значна аслабла. Гэты недахоп у рабоце парт. арганізацыі мы павінны знішчыць.

Тав. Грыознін, аналізуючы лічбы, якія характарызуюць шпаркае развіццё прамысловасці і ўкладанні ў капітальнае будаўніцтва, падкрэслівае, што выкананне пляннага меркаваннага капітальнага будаўніцтва знаходзіцца ў цеснай сувязі з выкананнем прафіпланаў. У першым квартале мы мелі недавыкананне прафіпланаў і на гэтым увага пралетарскай грамадзянскай на была спецнастава сконцэнтравана. У другім квартале мы мелі пералом у бок паліпшэння. Наша задача арганізаваць уздым вытворчай ініцыятывы рабочае класа для запэўнення тых працяваў, якія меліся ў пачатку году і поўнага выканання пляннага заданняў. Трэба знішчыць такія моманты нядабайнасці з боку асобных парт. ячэек і проф. арганізацый, калі прафіпланы па некалькі разоў знімаюцца з абгаварэння, калі рабочыя масы ня ведаюць канкрэтных пianaў свайго прадпрыемства і ступені яго выканання за пэўныя перыяды.

З вялікай правамовай у спрэчках выступіў тав. Галадзед.

— Наша партыя, — гаворыць тав. Галадзед, — перажыла багачейшы па размаху і па зместу перыяд будаўніцтва сацыялізму. Мы за гэты час, за які робіць справаздачу Менскі Акруговы камітэт партыі, падагульваем важнейшы этап развіцця пралетарскай рэвалюцыі, як развіцця шырокага колгаснага руху, выкарчовавання карэньняў капіталізму ў вёсцы, г. зн. мы праводзілі ліквідацыю кулацтва, як класа на аснове суцэльнай калектывізацыі.

Менскі Акругком з'яўляўся сапраўдным кіраўніком парт. арганізацыі і арганізатарам пралетарскіх і батрацка-бядняцкіх і сярэдняцкіх мас за ажыццяўленне генеральнай лініі партыі, за барацьбу з права-опартуністычным ухілам, „левым“ загібамі, нацыянал-дэмакратызмам і іншымі

анты-партыйнымі дробна-буржуазнымі правамі.

Потым тав. Галадзед гаварыў аб выніках і далейшых перспектывах развіцця прамысловасці БССР і аб тым, якое месца ў гэтай справе займае Менская акруга. Шмат увагі ў сваёй прамове тав. Галадзед удзеляў развіццю сельскай гаспадаркі, у прыватнасці жывёлагадоўлі. Спінючыся на пытаннях класавай барацьбы ў вёсцы, прамоўца завастрае ўвагу на задачах умацнення работы мясцовых парт. арганізацый з беднятой, як перадаваю сільай колгаснага руху і апорай партыі па сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі і ліквідацыі кулацтва як класа, на аснове суцэльнай калектывізацыі.

Потым выступалі тав. Астроўскі, Шукевіч і Асьмоў. Тав. Шукевіч і Асьмоў гаварылі аб памылках, якія мелі месца ў рабоце друку.

Характарызуючы вялікую ролю газеты „Звязда“, як цэнтральнага органа ЦК КП(б)Б, тав. Асьмоў адзначыў яе палітычныя памылкі, якія былі допушчаны ў мінулай рабоце.

Гэтыя памылкі, — кажа тав. Асьмоў, — у асноўным зводзяцца да наступных трох момантаў. Мы сваімі асобнымі артыкуламі і лезунгамі садзейнічалі фораванню і тэмпаў калектывізацыі, таму галавакружэнне, якое мела месца, гэта — першая палітычная памылка. Па-другое — у пачатку раскулачвання „Звязда“ змясціла загадкавыя і выгледзе лезунгу над перадавым артыкулам аб тым, што „раскулачванне ёсць асноўны сродак паспяховага суцэльнай калектывізацыі“. Вядома, такі загадак няправільны. Трэцяя палітычная памылка — з'яўляецца ўстаноўка ў абгульванні ўсёй жывёлы.

Гэтыя памылкі „Звязда“ па бальшавіцкі прыказе і выправіла. Яны сапраўды былі грубейшымі палітычнымі памылкамі, але не з'яўляліся сьстэмай нашай работы, не з'яўляліся нашай лініяй.

Я павінен адзначыць, што калі мы пісалі па актуальнейшых пытаннях калектывізацыі ў кіруючых артыкулах і інш., мы ніколі не забывалі аб сярэдняку.

„Звязда“ была, ёсць і будзе баявым органам ЦК КП(б)Б.

## Невялікія „супярэчнасці“

Абвостраныя супярэчнасці паміж Англіяй і Францыяй, Францыяй і Італіяй развіваюць талкаванні Брыяна аб „міры“.



БРЫЯН:—Цішэй, пакоў!.. Зваліце ўсю пабудову.

## Абвостранне крызісу польскага фашызму

ВАРШАВА, 24-5. У палітычных водах перамове прэм'ера Славэка, які дамога адтэрмінавання сойму на месяц, не надаецца вялікага значэння. Крызіс, які перажывае польскі фашызм, ніколі не абвостраўся яшчэ так, як зараз. Апошні нумар „Часанісі“ пісцудчыкаў „Пшэлом“ піша аб ідэівым марав'ме, які перажывае ўрадавы лагер, аб яго беспраграмнасці, аб памылках, што скрываюць асноўную ідэю майскага перавароту і яго галоўны дэвуг маральнага аздараўлення“. Сенсацыю выклікала заява ў друку быдога міністра фінансаў Чахоніча, які выступіў гэтымі днямі з беспартыйнага блёку; дзякуючы палітыцы беспартыйнага блёку зрабілася немагчымым фінансавая супрацоўніцтва Польшчы з заграміцаю. Оповіцыйныя партыі адкавалі на адтэрмінаванне сасіі

сойму чарговай дэкларацыяй, якая азначае, што адтэрмінаванне яшчэ больш абвострае ўнутранае становішча краіны і разбуляе Польшчу магчымасьці атрымаць ва мяжю пазыку; палітычную адказнасць ва тое, што адарылася, нясе кабінэт Славэка, а маральная адказнасць ускладаецца на прэзідэнта.

Клюб нацыянал-дэмакратаў сойму прыняў рэзолюцыю, у якой заўваляе, што „грамада ня можа даваць веры ўраду, які ўхіляецца ад кантролю і кіруе краіною пад лезунгам поўнае безадказнасці ў загадванні дзяржаўнымі сродкамі“. У оповіцыйных водах стараюцца ўгадаць, якую ў далейшым будзе тактыка ўраду. Добра інфармаваны „Кур'ер Подзённый“ заўваляе, што сасія будзе адкладацца да восені, калі сойм будзе канчаткова распущаны.

## Па сьвежых сьлядох

Польскі буржуазны друк усё яшчэ працягвае шукаць вінавайцаў варшаўскага замаху, высюваючы адну „версію“ фантастычнай другое.

(3 газет)



БУРЖУАЗНЫ ПОЛЬСКИ ДРУК:—Сьляды патхннцёў замаху ба-у, а іх сьміў спаймаць няк не магу.

## Па шляху да ўтварэння комсамолу Індыі Барацьба за рабочую моладзь

Кожная індыйская газета ўдзяляе шмат увагі пытанням арганізацыі моладзі. Таўмачаюцца гэта тым, што ў Індыі моладзь адыгрывае актыўную палітычную ролю. У кожнай правінцыі, у кожным горадзе ёсць саюзы ці камітэты моладзі. Гэтыя арганізацыі ня маюць адзінай палітычнай праграмы. Ангельскія імперыялісты і мясцовая буржуазія ўсё імкнунца пашырыць і умацаваць уалы імперыялістычных і рэакцыйных саюзаў моладзі („гандзітх“, хрысьціянскай моладзі, тэософаў і інш.). Для таго, каб прыцягнуць на свой бок шырокае масы пралетарскай моладзі, індыйскія нацыяналістыя прапагандаюць тэзісы аб тым, быццам моладзь з'яўляецца спецыяльным грамадзяным пластам, які стаіць па-за класамі.

У шматтысячнай забастоўцы тэкстыльшчыкаў у Бомбэй узлелнічалі сотні і тысячы маладых індыйскіх пралетараў. Рабочая моладзь настаўніла асноўныя кадры для забастовачных пікетаў „гірні камгар“ (чырвоны профсаюз тэкстыльшчыкаў). Ва ўсіх прамысловых цэнтрах рабочая моладзь стаіць у першых шэрагах забастовачнага руху. Гэтыя факты гавораць аб наўнасці пралетарскага руху моладзі. Імяна таму, што моладзь становіцца ўсё больш важным палітычным фактарам, таму, што рух пралетарскай моладзі разрастаецца, ангельскія імперыялісты і індыйскія нацыяналістыя з скурцы лезуць вон, каб прыцягнуць пралетарскую моладзь у свае саюзы і клубы.

Барацьба ідзе, галоўным чынам, за заваяванне кіраўніцтва ў арганізацыях моладзі. На ўсіх важнейшых канферэнцыях правінцыяльных саюзаў моладзі выступаюць вядомыя гэрое „левай“ фразы. Лідэры нацыяналістыя Джаван Харла, Нэру, Нарыма, Боссе і інш. выкарыстоўваюць увесь свой аўтарытэт і аратарскія здольнасці на тое, каб ператварыць арганізацыю моладзі ў „левае“ крыло нацыянальнага конгрэсу і ў агентуру буржуазіі сярод сялянства і гарадзкага пралетарыяту.

Адначасна, здарэнні апошняга часу паказваюць, што індыйскія нацыяналістыя губляюць свой уплыў нават сярод дробна-буржуазных „левых“ арганізацый моладзі, у якіх пасляваецца працэс класавай дыферэнцыяцыі. У асноўным палітычны характар арганізацый моладзі вызначаецца іх адносінамі да ўсёіндыскага нацыянальнага конгрэсу. Бомбэйская ліга моладзі, якая выказала на свайм сьнежаньскім зьездзе 1929 году давер'е лідэру нацыяналістыя, пазней пераглянула сваю палітычную плянфор-

му. Нядаўна орган гэтай Лігі—газета „Янг Лібэрайт“—наступным чынам адклікалася аб Гандзі: „Мы ведаем, што ён з'яўляецца шчырым і частым абаронцаю ангельскага імперыялізму“.

Вядомая арганізацыя моладзі Індыя „Науджаван Бхарат Сабха“, якая карыстаецца вялікім уплывам сярод студэнтаў сямлі і рабочай моладзі, усю адыходзіць ад нацыянальнага конгрэсу і выкрывае яго здрадніцкую сутнасць. На першай канферэнцыі „Науджаван Бхарат Сабха“, якая адбылася ў Амрытсары ў жніўні 1929 году, найбольш яркую прамову сказаў дэлегат Амір Алім. У сваёй прамове Амір Алім, між іншым, сказаў: „Мы перажываем рэвалюцыйныя здарэнні. Карл Маркс першы высунаў прынцыпы рабочага руху. Ленін указаў практычныя формы для дзейнасці рабочых арганізацый у Індыі. Урач імкнунца разграміць наш рух, а нацыяналізм конгрэс не жадае лічыцца з правамі рабочых і сялян і таварыскі адносіцца да індыйскіх імперыялістыя. Калі гэта памылаковая дліня ня будзе зьменена, дык моладзь Індыі парве ўсюкую сувязь з нацыянальным конгрэсам. Выступленне Амір-Аліма было падтрымана многімі дэлегатамі.“

Другая канферэнцыя „Науджаван Бхарат Сабха“ (якая адбылася адначасова са зьездам нацыянальнага конгрэсу, рашуча выказалася супроць палітыкі нацыянальнага конгрэсу і адкрыта заявіла, што бярэ курс на рабоча-сялянскі рух.

На гэтыя заявы англа-індыскае ўлада адказала іматлікімі арыштамі перадавых элементаў „Науджаван“. Рост класавай свядомасці юных пралетараў Індыі, а таксама паглыбляючыся працэс паліпшэння бяднейшых слаба дробнай буржуазіі і рэвалюцыйнай інтэлігенцыі, якія граюць у Індыі відную палітычную ролю, з'яўляюцца важнейшымі фактарамі класавай барацьбы і рэвалюцыйна-вызваленчага руху. Рэвалюцыйная барацьба моладзі супроць мясцовай буржуазіі і брытанскага імперыялізму пакуль яшчэ ня мае чоткага пралецарскага „іраўніцтва. Камуністычнага саюзу моладзі ў Індыі яшчэ няма.

Наўнасць палітычна-сапелых маладых пралетарскіх актывістаў у Бомбэй, Калькуце і інш. прамысловых цэнтрах Індыі з'яўляецца залогам таго, што ў недалёкім будучым адзіным кіраўніком і арганізатарам барацьбы пралетарскай моладзі, якая змагаецца за вызваленне ад падвойнага іва брытанскага імперыялізму і „уласнай“ буржуазіі, будзе камуністычны саюз моладзі Індыі.

## Памятка юнкора

Друк і рабселькоры БССР заключылі дагавор сацыял-борніцтва ў масавай падрыхтоўцы да зьездаў партыі і прапрацоўцы іх рашэнняў. Пішце:

1. Як гаспадарчыя, профэсійныя і грамадзянскія арганізацыі выконваюць пастанову ЦК УсёКП(б) аб падрыхтоўцы кваліфікаваных рабочых і тэхнічных кадраў.
2. Ці адпавядаюць формы і мэтады працы ФЗВ запатрабаваным, якія ставяцца перад ім прамысловасцю.
3. Як праходзіць рэарганізацыя ШСМ у школы колгаснай моладзі.
4. Як ідзе падрыхтоўка рабочых да паступлення ў ВУ і ВТУ.
5. Аб выніках налётаў „Лёгкай Кавалеры“ на прадпрыемствы, па давадзёнаю пianaу да варштата.

# Плян да варштата яшчэ не даведзен

Лепшы падарунак комсамолу партыйным з'ездам — баявая работа па даядзеньню прамфінпліну да варштата і кожнага рабочага

Зброяй бальшавіцкай самакрытыкі, з комсамольскай напорнасьцю біць па бюрократаў і закаранеласьці, безгаспадарнасьці

## ДАЦЬ ВАРШТАТУ ПРАМФІНПЛІН

Пасьпяховае выкананьне прамфінпліну магчыма толькі пры ўмовах поўнага даядзеньня прамфінпліну да паасобнага варштату, да паасобнага рабочага. Па цэламу шэрагу прадпрыемстваў прамфінпліны да варштату не даведзены, рабочыя аб ім ня ведаюць, ён застаецца ў габінэтах і паперах. Такое становішча тармозіць пасьпяховасьць выкананьня плянавых меркаваньняў.

Гэтым днём адбыўся налёт «Лёгкай Кавалерыі» на прадпрыемствы з мэтай правэркі даядзеньня прамфінпліну да паасобнага варштату. Налёт выявіў, што па цэламу шэрагу прадпрыемстваў рабочыя ня ведаюць сваіх канкрэтных заданьняў, зусім не знаёмы з агульным заводскім плянам.

На глядзячы на важнасьць гэтага мерапрыемства па цэламу шэрагу прадпрыемстваў мы маем аўначэдапушчальныя адносіны да гэтай справы. На некаторых прадпрыемствах, як завод «Комунар» мы маем такое становішча, калі профэсійныя арганізацыі ня сталі на чале гэтай справы, калі завком заваў пазыцыю «мая хата з краю» і ня прыняў ніякіх захадаў да мобілізацыі рабочых мас на барацьбу за даядзеньне прамфінпліну да варштату.

Наша комсамольская арганізацыя ў гэтым мера-

прыемстве ня выявіла належным чынам свой твар. На некаторых фабрыках і заводах мы назіраем паўнейшую пасьпяховасьць і бяздзейнасьць. Некаторыя комсамольскія лэйкі імкнуліся замазаць сваю бяздзейнасьць, спасылаючыся на аб'ектыўныя прычыны.

Так некаторыя комсамольскія прапаўнікі, як т. Рубенчык, — АПО ячэйкі комсамолу зав. «Беларусь», казаў: «У нас назначаны політ-бой і таму ніякіх налётаў праводзіць ня будзем».

Гэта дало свае пэўныя адмоўныя вынікі, якія выліліся ў тым, што маса комсамольцаў ня была належным чынам мобілізавана і тых вынікаў, якія нам патрэбны, — мы ня мелі.

Гэты налёт павінен ператварыцца ў штодзённую правэрку даядзеньня прамфінпліну да паасобнага варштату, павінен наслужыць сапраўдным штурхачом у справе набліжэньня вытворчых плянаў да паасобных рабочых.

Матар'ял, які мы сёньня друкуем, сьведчыць аб тым, што яшчэ па цэламу шэрагу прадпрыемстваў прамфінпліны да варштату не даведзены, але ён павінен быць даядзены, бо інакш пасьпяховае выкананьне прамфінпліну будзе знаходзіцца пад пагрозай зрыну.

Л. Гл.

## „Знаходзяць аб'ектыўныя“ прычыны

(Па тэлефону ад нашага спэцкора)

Праведзены 24-га мая налёт «Лёгкай Кавалерыі» на шкловае «Акцёр» (Вабруйскае акруга) выявіў, што прамфінпліны не даядзены нават да цэху. На некаторых цэхах: малярным, шліфавальным і выдувальным вывешаны толькі нормы выпрацоўкі, якія і лічыліся прамфінплінам. Рабочыя ня ведаюць, колькі за месяц і дзень павінен выпрацаваць кожны цэх, кожны варштат паасобна. Колькі з усёй сумы выпрацаваных фабрыкатаў будзе каштаваць матар'ял, рабочая сіла, а адсюль, канкрэтна, — кожны цэх і варштат, і якім парадкам можна зьнізіць сабокошт.

У вяртарым і гантарым цэхах нават ня выпрацаваны нормы выпрацоўкі і бою. Ні колектыў КСМ, ні парт'ячэйка, завком ня прынялі ніякіх мер па даядзеньню прамфінпліну цэху і варштату.

Па некаторых цэхах несвачасова запаўняюцца вучотныя дошкі. Так па малярным, які зьдзяляецца ўдарным і штодзённа павінен уявіць індывідуальны бой, весткі выведзены толькі на 12-ае мая. Лічыліся шліфэрным цэху спазьняюцца на 4—5 дзён. Бой скаадае вяртар, няма чэвэра ўстаноўленай асабістай адзнакі кожнага рабочага за бой шкла. Ёсьць шэраг вялікіх прастаў па тэхнічных прычынах, але вучоту прастаў не вядзены. Некаторыя масцовыя работнікі хочуць вютлумачыць недадзеньне прамфінпліну да цэху і варштату аб'ектыўнымі прычынамі.

Паказанае сьведчыць аб безадказных адносінах з боку заводакіраўніцтва і заводскіх арганізацый у даядзеньню прамфінпліну да цэху і варштату і яго пасьпяховага выкананьня.

А. ЛІННЭВІЧ

## Цэхі ня ведаюць заданьняў

Група «Лёгкай Кавалерыі» заводу «Комунар», якая па даручэньню РСІ абследавала становішча даядзеньня прамфінпліну да асобнага варштату, высветліла наступнае: У заводакіраўніцтве гадавы прамфінпліны распрацаваны на кожны цэх у гадавым разрэзе. Такім чынам кожны цэх мае свой прамфінпліны на пэўны год. Майстры па цэхах атрымваюць ад заводакіраўніцтва месечныя заданьні. Асобным брыгадам, агрэгатам і варштатам заданьні не даваліся. Толькі ў кавальным цэху заданьні даюцца па асобных варштатах. Наогул цэхі ня ведаюць нават сваіх заданьняў. У студзені месяцы ў некаторых цэхах былі вывешаны заданьні, але з красавіка гэтыя заданьні ня вывешваюцца.

Заводакіраўніцтва выдэ падлік па ўсіх цэхах, на ўсіх паказчыках у месечным разрэзе.

Інфармацыя рабочых на заводзе пастаўлена вельмі дрэнна. Вельмі

часта вывешваюцца даныя аб кананьні плянаў, але без адпаведных зводак за мінулы час.

Ва ўсёй гэтай працы рабніцага ўдзелу ня прымаюць належным чынам ня дэпуты да правядзеньня прамфінпліну да варштату. Інфармацыя аб выкананьні плянаў усім заводзе і ў прыватнасьці цэхах асьвятляецца ў заводскім матрыражцы.

Існуюць на заводзе чырвоныя дошкі, на якіх зьмяшчаюцца даныя аб процантах выкананьня пляну па-месячна.

Налёт выявіў цэлы шэраг прастаў у справе даядзеньня прамфінпліну да паасобнага варштату, меццў далейшыя мерапрыемствы выпраўленьня гэтых недахопаў.

Гольштэйн, Люстэрн, Кравец і Васілеўска

## „Кавалерыю“ трэба давесці да варштата

«Лёгкай Кавалерыя» заводу «Энергія» прымае слабы ўдзел у вытворчым жыцьці свайго заводу. Кіраўніцтва групы «Лёгкай Кавалерыі», у прыватнасьці кіраўнік тав. Гарэлік, адмаўляецца працаваць. Бюро колектыўу ня прыняла неабходных мер і не забясьпечыла групу патрэбным кіраўніцтвам.

«Лёгкай Кавалерыя» ня цікавіцца зьнішчыць недахопы на самім заводзе.

Чаму прастаялі шмат часу камнедрабікі і ня былі свачасова адасланы на прынадзежнасьці? Чаму ў лінейным цэху не малая колькасьць браку? Таму, што не пастаўлен грамадзкі кантроль, не мобілізаваны на барацьбу з гэтым масы. «Лёгкай Кавалерыя» не займалася пытаньнем выкананьня прамфінпліну, даядзеньня яго да кожнай брыгады і станка.

Усе гэтыя факты гавораць, што «Лёгкай Кавалерыя» не павярнулася тварам да вытворчасьці. Атрад займаўся пераважна разборам розных скаргаў па даручэньню РСІ, але мала ўдзяляў увагі пытаньням вытворчасьці. Кіраўніцтва з боку раённага штабу адсутнічае, ня глядзячы на тое, што для сувязі з райштабам быў вылучан тав. Эпіштэйн. Становішчам работы грамадзкіх арганізацый заводу група ня цікавілася.

Н. Альтман.

## Налёт зрабіў штуршок

Для правядзеньня налёту на завод «Дрэвапрацоўшчык» 23 мая г. г. была праведзена гутарка з рабочымі ў час абеднага перапынку. Рабочым растлумачана мэта налёту, значэньне дырэктывы па даядзеньню прамфінпліну да паасобнага варштату, а таксама была праведзена вярбоўка рабочых, на падставе дабраахвотнасьці, у брыгады па налёту. У налёце прымалі ўдзел 7 рабочых «кавалерых», па аднаму прадстаўніку ад завкому, ВКК і вытворчай камісіі пры ўдзеле консультанта РСІ.

Налёт фактычна праводзіўся на працягу 23 і 24 мая дзвюма групамі: адна праводзіла абход варштатаў з мэтай выявіць як рабочыя атрымлівалі заданьні па цэху і варштату, як яны інфармаваліся аб выніках выкананьня імі заданьняў і якія прапановы высюваліся рабочымі па даядзеньню прамфінпліну да варштата.

Другая група разглядала матар'ялы прамфінпліну, прынятыя і на мяснаны адмін'страцый і тэх. персоналам мерапрыемствы па даядзеньню прамфінпліну да варштата.

Налёт высветліў усе закрапуныя пытаньні і брыгада далажыла аб выніках сваёй работы і ўнесла свае прапановы на пашыраным паседжаньні завкому.

Такім чынам гэты налёт зрабіў належны штуршок у справе даядзеньня прамфінпліну да асобнага варштата на заводзе «Дрэвапрацоўшчык».

## Там, дзе прамфінпліны да варштата не даведзены

Становішча на Менскай абутковай фабрыцы з прамфінплінам катастрофічнае. Фабрыка яшчэ да гэтага часу знаходзіцца на чорнай дошцы. Трэба адзначыць, што ў маі месяцы становішча пагоршылася.

Надаўна быў склікан сход рабочых, на якім абгаварвалася пытаньне становішча фабрыкі. Сход ня здолеў выявіць сапраўдных шкодыкаў, дзякуючы якім прамфінпліны ня выконваюцца.

У спрэчках на сходзе завком імкнуўся скінуць усю віну на адміністрацыю, якая ў сваю чаргу здымала з сабе адказнасьць за гэтыя прарывы.

Далей было высьведлена, што рабочыя ня ведаюць свайго прамфінпліну, што ён не даядзены да асобнага варштата. Як фабком, так

і іншыя арганізацыі стаяць у баку ад барацьбы за прамфінпліны і ня прымаюць належнага ўдзелу ў гэтай барацьбе.

Нашай абутковай фабрыцы неабходна мобілізаваць грамадзкую думку і ўсёй арганізацыі, каб карыстаючыся вострай бальшавіцкай зброяй — самакрытыкай, вырываць недахопы і, даядзячы прамфінпліны да паасобнага варштата, змагацца за далейшае пасьпяховае правядзеньне яго ў жыцьці.

Леў.

Як фабком, так

За першае паўгодзьдзе 29-30 гаспадарчага году Нова-Барысаўскія сярніквыя фабрыкі «Чырвоная Бярэзіна» і «Пролетарская перамога» прамфінпліны ня выканалі. Таксама і месяцы студзень-люты-сакавік не далі належнага пералому. За гэтыя тры месяцы фабрыкі ўзноў ня выканалі прамфінпліну. Ня лепш справа і з іншымі паказчыкамі.

Гэтыя факты прымусілі кой-каго прызадумаша. У выніку — кіраўніцтва фабрыкі зьменена, праведзены дзятэрміновыя перавыбары бюро колектыўу КСМ, распушчана бюро колектыўу КП(б)Б і пераменены гаспадарчыя кіраўнікі фабрыкі.

Значэньня і сутнасьці адзіначальна ня толькі рабочыя, але большасьць комсамольцаў і нават партыйцаў не разумеюць. Невыкананьне распараджэньняў цэхаў пастаноў на гэтых фабрыках увайшло ў прывычку. Вельмі часта самі загадчыкі цэхаў спазьняюцца на працу, што бязумоўна дрэнна адбіваецца на вытворчасьці.

У хуткім часе фабрыка «Пролетарская перамога» пераходзіць на выпрацоўку экспартных сярнічак. Але пастае пытаньне, як зможа фабрыка перайсьці на экспартную выпрацоўку сярнічак, калі якасьць іх зусім нізкая? Вельмі часта можна куць сярнічку зусім пустую, альбо такую, у якой замест 60 знаходзіцца 25-30 сярнічак. Вельмі часта мы заўважаем адхіленьні зьвязкі на тры і больш м-м, таму як адхіленьні зусім не дапускаюцца.

Удзельнікі налёту: Гецаў, Карасік, Альперовіч.

Якасьць шмэру зусім нізкая, на фабрыках імаг браку.

Нормы выпрацоўкі ня выконваюцца.

На фабрыцы «Чырвоная Бярэзіна» ва ўпаковачным цэху група работніц, у складзе 400 чалавек, сыстэматычна ня выконвае нормы выпрацоўкі. Работніцы выпрацоўваюць толькі 7-8 скарняк за рабочы дзень, таму як норма выпрацоўкі — 18 скарняк.

Працідыпліна на гэтых фабрыках значна культэ. Рабочы дзень ня ўсюды поўнасьцю нагрукан. Прагулы па няўважлівых прычынах яшчэ займаюць вялікі процант. Вельмі часта рабочыя спазьняюцца на працу на 20 і больш хвілін і кідаюць яе на 20 і нават 30 хвілін да гудка. Былі выпадкі, калі рабочыя, якія з-за нядбайных адносін да варштатаў здымаліся з працы, ставіліся на іншую працу.

Дырэктыва апошняга пленуму ЦК УсЛКСМ аб разгортваньні тэхнічнай вучобы не знайшла свайго праламленьня сярод ударнікаў, партыйцаў і комсамольцаў фабрыкі «Чырвоная Бярэзіна» і «Пролетарская перамога». Пры фабрыцы існуюць профтэхкурсы, а л... толькі на паперы. Гэтыя курсы наведваюць каля 3-5 проц. рабочых. Абвешчанае над ударнымі брыгадзі шэфства ПС існуе на паперы. Прапа зь знаходцамі зусім не вядзецца, колектыў ЛКСМБ гэтым пытаньнем не займаецца.

Цэлы шэраг рабочых, як, напрыклад Рыміна, Топер і інш. зьдзяляюцца

злосьнымі прагульшчыкамі. Па вялікіх ударнікаў толькі за сакавік у аўтаматычным цэху было 6 папав азначэньні і прастаюў.

Самаправэрка ўскалыхнула ўсё бочы, трыкуткіх усіх фабрычных гавізацый. Ілжэ-ударнікі выкінуў ударных брыгад.

Пасьля зьмены кіраўніцтва, самаправэрка на фабрыцы адчыні пералом у сэнсе выкананьня прамфінпліну, наладжваецца кіраўніцтвам і брыгадзі, прамфінпліны вядзены да кожнага рабочага. Дзень такой работе маюцца і дасягні. Этэтычны цэх, у якім ніколі не выконваўся прамфінпліны, пасьля гавізацый ударных брыгад, наладжвае працы і іншых мерапрыемстваў выконваюцца.

За другую дэкаду красавіка на фабрыцы «Чырвоная Бярэзіна» наала на 115 проц. свай прамфінпліны за 10 дзён мая месяцы фабрыка працывала 8806 скарняк запалак мест 4400 на пляну. Фабрыка «Летарская перамога» выканалі прамфінпліны на 111,1 проц. Вытворчы працы ўзрасла да 2250 скарняў на чалавека, замест 1871 скарняў сакавіку месяцы.

Гэта паказвае, што пры умельна кіраўніцтве прамфінпліны і магчыма капаві. Неабходна яшчэ, больш маціль працу па саапаборніцтвем, каб у хуткім часе магчыма лквідаваць прарывы першага годзьдзя бгучага гаспадарчага года.

Н. Барысаў. Г. Куся



3 габінэтаў — да мас

# Колгасам патрэбны кадры арганізатараў вытворчасці

## Задачы сацыялістычнай арганізацыі працы ў колгасах патрабуюць сацыялістычных кадраў Прабіваючы цыркулярныя нетры наркомасъветы, комсамол павінен дабіцца хутчэйшай рэарганізацыі школ сялянскай моладзі ў школы колгаснай моладзі

### Прапановы комсамолу аб рэарганізацыі ШСМ канцацца ў нетрах наркомасъветаўскіх канцэлярыяў

Сацыялістычная перабудова сельскай гаспадаркі прад'яўляе патрабаванні на кадры арганізатараў і працаўнікоў калектыўнай гаспадаркі. Задача масавых навучальных устаноў на вёсцы і сыстэмы сельска-гаспадарчай адукацыі, адной з якіх з'яўляецца школа сялянскай моладзі,—забяспечыць падрыхтоўку гэтых кадраў.

Але мы павінны констатаваць, што школа сялянскай моладзі да апошняга часу не выконвала ўскладзеных на яе задач. Яна ня была прыстасавана да задач падрыхтоўкі колгасных кадраў.

Школа сялянскай моладзі яшчэ далёка не перабудавалася ад універсальнасці—вылучыўшы сельскай гаспадаркі „наогул“, не перабудавалася, каб рыхтаваць кадры ма- кваліфікацыі: палівадоў, жывёлаводаў, ільнаводаў, трактарыстаў, садоводаў і г. д. Лепшым узорам такога становішча з'яўляецца Лоўшанская школа сялянскай мо- лады, якая працягнула працу ў 1928 і да красавіка 1930 году) ня мела ў сабе спецыяліста-агранома. Пад злыгды ШСМ яна ніколі не адрознівалася ад школы ся- лянскай моладзі, калі-ж і ёсць дзе ў ШСМ аграномы, ды, у лепшым выпадку, школа сваёй адукацыйнай падрыхтоўкай кадры для індывідуальных гаспадарак.

Лістападаўскі пленум ЦК УсеЛКСМ(б), адначасна востры недахоп колгасных кад- раў, патрабаванні тэрміновага мерапрыемства па арганізацыі масавых школ, якія-б рых- тавалі практычных арганізатараў асобных галін калектыўнай гаспадаркі, чаго ня мо- галі выканаць школы сялянскай моладзі пры сучаснай пастаноўцы іх працы.

Таму ЦК УсеЛКСМ, разглядаючы пытанні аб рэарганізацыі школ сялянскай мо- лады ў школы колгаснай моладзі, лічыць, што сыстэма школ колгаснай моладзі павінна быць асноўнай формай падрыхтоўкі кадраў масавай кваліфікацыі для колгаснай гаспа- даркі. Яна павінна замяніць сабой зусім незадавальняючую нашыя запатрабаванні шко- лы другой ступені, з'явіўшыся такім чынам адзіным тыпам узвышанай школы на вёсцы.

„Нам патрэбна развіццё школы колгаснай моладзі як школы політ-тэхнічнай, якая-б адукавала вытворча-тэхнічную падрыхтоўку з грамадска-політычным выхаваннем агульна-культурным развіццём“ (з КП).

Вось асноўныя задачы, ускладзеныя партыяй і комсамолам на школы колгаснай моладзі.

Пераходзячы да пытання рэарганізацыі школ сялянскай моладзі ў школы кол- гаснай моладзі ў нас на Беларусі, трэба констатаваць, што дырэктывы партыі аб пад- рыхтоўцы практычных арганізатараў і кадраў масавай кваліфікацыі для колгасаў ня выкананы і ня прыняты яшчэ належныя меры для забяспечання выданання парт- ейных рашэнняў.

Амаль нічога ня зроблена па рэарганізацыі і пераклучэнні працы школ сялян-

скай моладзі ў адпаведнасці з падрыхтоўкай неабходных кадраў для колгасаў з боку Наркомасъветы Беларусі. Прапановы комсамолу ў гэтым напрамку канцацца ў нетрах Наркомасъветаўскай канцэлярыі, дзякуючы чаму ЦК ЛКСМБ ня меў магчымасці пры- няць канчатковых рашэнняў па гэтым пытанні. У выніку—комсамольскія арганіза- цыі не мобілізавалі батрацка-бядняцка-серадняцкую і колгасную моладзь на практычнае ажыццяўленне гэтых задач.

На ўзв'язанні з месца запатрабаванні аб рэарганізацыі ШСМ у школы колгаснай моладзі Наркомасъветы абмежаваліся толькі вынасеннем пастановы колегіі.

Плянны і праграмы працы ШСМ ніводнай школай не атрыманы. Вытворчая прак- тыка гэтага году праводзіцца без належнай увязкі з вучэбнай часткай. Наркомасъветы не пераклучылі працу школ на выкананне задач падрыхтоўкі для колгасаў практычных арганізатараў і кіраўнікоў асобных галін працы, а зрабіць гэта была магчымасць. Гэта прывяло да таго, што вучні скарыстоўваюцца на практыцы не ў якасці арганізатараў працы, у якіх колгасы адчуваюць вялікую патрэбу, а як звычайная працоўная сіла, што спрыяе адсеву значнай колькасці вучняў са школ сялянскай моладзі.

Наркомасъветы не адчувае мусіць слабе адказным за справу рэарганізацыі ШСМ. Характэрны факт: на запытанне Лоўшанскай ШСМ, чым кіравацца па рэарганізацыі школ, Наркомасъветы 13-га мая бюракратычна адказаў: „Кіруйцеся пастановай колегіі ад 9-га мая 1930 году“. Але пры высвятленні справы ўстаноўлена, што пастанова колегіі ад 9-га мая была перадаана Наркому на прагляд, і праляжала не пабачыўшы сьвету да 24-га мая, хаця „мудрыя“ працаўнікі Наркому і раліі школам кіравацца ёю.

Такая безадказнасць за працу па рэарганізацыі ШСМ у ШСМ сьведчыць аб тым, што Наркомасъветы яшчэ не ўразумелі політычнай важнасці задач і ролі ШСМ у выкананні паставленых партыяй задач аб падрыхтоўцы колгасных кадраў. А што гэта так, можа падцьвердзіць адкрыты ліст у рэдакцыю газеты „Чырвоная зьмена“ загадчы- ка Лоўшанскай школы, які быў прымушан з-за адсутнасці належнага кіраўніцтва Наркомасъветы, прыехаць у Менск, але дарэмна, бо і тут не атрымаў належных павя- заньняў.

Такая пастаноўка справы падрыхтоўкі кадраў для колгасаў ня можа цягнуцца надалей. Комсамол Беларусі больш настойліва павінен зараз выступіць за хутчэйшую рэарганізацыю школ сялянскай моладзі і перабудову ўсіх масавых навучальных уста- ноў вёскі, надпарадкаваўшы іх задачам падрыхтоўкі колгасных кадраў.

Патрэбна ўзварушыць нярухомасць Наркомасъветы абвясціць рашучую барацьбу напяровай цяганіне і бюракратычным адносінам да справы, з тым, каб як мага хутчэй правесці ў жыццё дырэктывы партыі аб рэарганізацыі ШСМ, сямігодкі і школ II сту- пені ў школы колгаснай моладзі.

К. Д.

## Наркомасъветы БССР

### зрывае працу па падрыхтоўцы кадраў для колгасаў

#### Адкрыты ліст у рэдакцыю „Чырвонай зьмены“

У Сіроцінскім раёне—раёне су- вяльняльнай калектывізацыі (Віцебская вобласць)—з 1928 году існуе школа сялянскай моладзі. Да гэтага часу школа ня мела агранома-выкладчыка, з прычыны чаго школа ШСМ ніколі не адрознівалася ад сямі- годкавай працоўнай школы.

Такое становішча працы школы, не бліжэватасць, спрыяла таму, што частка вучняў, ня будучы ёю выхаваны, пачалі ўцякаць са школы (тыя выпадкі).

Да гэтага часу на школу звачо- ралася мала увагі з боку вышэй- шых органаў асьветы. Аб гэтым сведчаць факты,—адсут- ньне агранома ў школе на пра- цягу каля 2-х год, няўважлівая адносіны да развіцця школьнай гаспадаркі, якая знаходзіцца ў зусім незадавальняючым становішчы і без належнага забяспечання аб- стаяванням.

Школа да гэтага часу яшчэ не атрымала новых праграм у сувязі з дырэктывамі партыі аб рэаргані- зацыі школ ШСМ у школы кол- гаснай моладзі, і школе прыхо- дзіцца без належнага кіраўніцтва з

боку Наркомасъветы перабудоўваць сваю працу паводле рашэнняў ЦК УсеЛКСМ і неабходнасці пад- рыхтоўкі кадраў для колгасаў. Але ня глядзячы на гэта, школа ўсё-ж ткі здолела зрыну перабудаваць сваю працу. Мы маем вакол школы 3 арганізаваныя колгасы, з агульнай колькасцю 125 гаспадарак, у якіх кожны дзень працуе па 12—16 вучняў.

Школа вырошчвае расаду га- роднюю для колгасаў, абслугоўвае колгасы культурна-масавай працай і г. д.

Вакол рэарганізацыі школы ся- лянскай моладзі ў школу колгаснай моладзі і задач павялічэння складу вучняў, паводле дырэктывы ЦК УсеЛКСМ, у наступным навучаль- ным годзе да 160 асоб колгаснай моладзі, РК КП(б) і РК КСМ узялі грамадскасць, дабіліся ад акруго- вых органаў сродкаў для нашы- рэння інтэрнатаў з разлікам на 160 асоб.

Але тут трэба запытацца: што-ж робіць Наркомасъветы ў гэтым на- прамку? А вось што: інструктар Наркомасъветы па школах кол- гаснай моладзі, пры маёй з ім гутарцы, для чаго яне прышлося прыехаць, бо на нашы запытанні замест практычных паказанняў маўчалі, прапануе зрабіць набор у памеры мінулага году. Такі набор, па маёй думцы, ва ўмовах раёнаў судэльнай калектывізацыі і працы МТС з'яўляецца няправільным. Аб гэтым гавораць і рашэнні ЦК УсеЛКСМ. У кожным раёне МТС і судэльнай калектывізацыі давесці прыём у дзённую ШСМ да 160 асоб.

Па-другое, Наркомасъветы яшчэ да апошняга часу ня даў тлума-

чэння, як абстаіць і будзе аб- стаяць справа з перакваліфікацыяй лепшых настаўнікаў школ 1-ай ступені для ШСМ.

Таксама да гэтага часу школам не дасланы, у сувязі з рэарганіза- цыяй іх у ШСМ, планы працы і праграмы. Школы нават ня маюць у слабе пастановы колегіі Нарком- асьветы аб рэарганізацыі.

На ўсе нашы запытанні нам адказалі 13-У: кіруйцеся пастановай колегіі ад 9-У. Але гэтай паста- новы ні ў воднай школе няма.

Пры такім далейшым кіраўніцтве з боку Наркомасъветы і клопатах яго аб рэарганізацыі ШСМ у ШСМ ёсць выразная пагроза зрыну падрых- тоўкі кадраў для калектывізацыі сельскай гаспадаркі.

Трэба адпаведным органам пра- верыць, што робіць Наркомасъветы і забяспечыць тэрміновае выка- наньне дырэктывы партыі аб пад- рыхтоўцы неабходных кадраў і ў колькасці, прадугледжанай адпа- веднымі дырэктывамі партыі.

**Загадчык Лоўшанскай ШСМ Юдыцкі.**

#### Ад рэдакцыі:

Змяшчаючы адкрыты ліст за- гадыка Лоўшанскай ШСМ, рэдак- цыя газеты „Чырвоная зьмена“ звачоўваецца да ўсіх партыйных, комсамольскіх, колгасных арганіза- цыяў і вучняў ШСМ з просьбаю да- слаць у рэдакцыю матар'ял аб ста- новішчы працы ў школе, яе ра- організацыі і кіраўніцтве з боку органаў Наркомасъветы з тым, каб дапамагчы ўскрыць усе хворыя ба- кі школы, якія перашкаджаюць пра- вядзенню яе рэарганізацыі і спра- ве падрыхтоўкі колгасных кадраў.

Пытаньне аб рэарганізацыі ШСМ доўгі час вырашаецца ў Наркомасъветаўскіх канцэлярыях...



Наркомасъветаўская „гульня“

## Комсамольскі колгас „КІМ“ рапар- туе партыі і комсамолу

Слуцкаму райкому КП(б)Б, ЛКСМБ, РК, куста- вому аб'яднанню колгасу і газетам: „Комсомольская Правда“, „Чырвоная зьмена“ і „Ленінскі Шлях“.

Па даручэнню агульнага сходу комсамольскага колгасу „КІМ“, праўленьне колгасу „КІМ“ рапартаў:

16 мая 1930 году задачы па вясенняй пасеўнай кампаніі, пастаўленыя перад нашым колгасам парты- яй і ленінскім комсамолам, колгас па-большавіцку выканаў.

Колгас імя „КІМ“, налічваючы 3 сям'і і 44 адзі- ночкі маладых хлапцоў і дзяўчат, мае ў карыстанні 130 га пахаці і 109 га сенажаці. Па рабочаму пляну да 10 мая пад яравое трэ' было засеяць 69 га. Колга- сам зверху пляну засеяна 22 га і скончан сеў к 16-му мая 1930 г.

Да 16 мая колгасам засеяна 91 га, з іх: аўса—30 га, ячмень—11, вікі—12, бульбы—22, гароху—6, грэчкі —2,5, ільну—4, буракоў—2,5, сэрэдзі—1 га.

Колгаснікі працавалі з поўнай нагруккай бяз усякіх выхадных дзён.

Колгас „КІМ“ запэўнівае, што і ў далейшым ён будзе па-большавіцку спраўляцца з задачамі, якія ускладаюцца камуністычнай партыяй і ленінскім ком- самолам на колгасы.

Старшыня праўлення ЧАЙКУН.  
Сэкратар ХАРКО.

26 мая 1930 г. а 7-й га- дзіне ўвечары ў памяшкань- ні Дому Чырвонай арміі (вул. Зігельса) адбудзецца сход супрацоўнікаў Наркомгандлю, кіраўнікоў і актыўна гандлёва-апаэрацыйных арганізацыяў, на якім будуць абгавораны вынікі правёркі работы Нар- комгандлю БССР.

Просьба з'явіцца без спаз- нення.

КАМІС'Я ПА ЧЫСТЦЫ.

# Месячнік „Чырвонай Зьмены“

Шырэй разгорнем працу па распаўсюджваньню „Чырвонай Зьмены“. Кожны комсомолец,—чытач „Чырвонай Зьмены“

## Райкомы, уключайцеся ў конкурс!

Сьвёння мы друкуем умовы конкурсу, які абвешчана редакцыяй „Ч. З.“, на лепшы райком па пытаньнях тыражна-масавай работы а газетай „Чырвоная Зьмена“.

Гэты конкурс мае вялізнае значэньне ў справе выкананьня пастаноў 1-ай Усебеларускай канфэрэнцыі ЛКСМБ і ЦК ЛКСМБ па дакладу „Чырвонай Зьмены“.

Умовы конкурсу прадугледжваюць арганізацыю юнкор. брыгад, разгортваньне масавага юнкор-руху і палешаньне кіраўніцтва ім з боку райкомаў. Насыценгазэты да гэтага часу не атрымліваюць амаль ніякага кіраўніцтва з боку комсомольскіх арганізацыяў, конкурс павінен зрабіць у гэтым напрамку рэзкі пералом.

Масавыя мерапрыемствы навакол газэты выцягваюцца адным з галоўных задач конкурсу. Неабходна скарыстаць вялікую ініцыятыву, якая маецца ў гунчы комсомольскіх арганізацыяў для выкананьня гэтага пункту ўмовы. Кожная ячэйка павінна, як мінімум, правесці адно з масавых мерапрыемстваў.

Яшчэ да гэтага часу ня ўсюды вылучаны ўпаўнаважаныя „Чырвонай Зьмены“. Вылучэньне і сапраўднае кіраўніцтва ім павінна быць паложана ў аснову конкурсу.

У конкурсе павінны прыняць удзел усе раённыя камітэты ЛКСМБ. Насыпховае правядзеньне конкурсу залежыць ад таго, наколькі нашы раённыя арганізацыі зольны будучы мобілізаваць увагу ўсёй комсомольскай арганізацыі.

Мы чакаем матар'ялу ад комсомольцаў, ячэек і райкому.

## Выклікаем комсомольцаў Дрысы

Агульна-гарадзкі сход комсомольскай арганізацыі гор. Лепеля паставіў у час месячніку ўсім комсомольцам вынісаць „Чырвоную Зьмену“ альбо „Юнгер Арбейтэр“ і кожнаму сабраць падпіску на 5 экзэмпляраў рэзных газэт. Па гэтай паставе комсомольцы Лепеля падпісваюцца на 100 экзэмпляраў „Чырвонай Зьмены“ і „Юнгер Арбейтэр“ і зьбіраюць падпіскі на 500 экзэмпляраў газэт.

Лепельскія комсомольцы ў парадку соцспарборніцтва выклікаюць на тааое-ж мерапрыемства комсомольскую арганізацыю м. Дрысы.

У канцы мал гэтага пастава будзе правярава сіламі „Лёгкай Бальдэры“.

Чакаем адказу Дрысенскіх комсомольцаў.

А. Усьмінскі.



Дзіцячыя ясьлі ў колгасе „Зьвязда“, чэрвеньскі раён

## Слухай, вучнёўская брыгада, заводу „Комунар“!

Выклікаем на соцспарборніцтва

Вучнёўская брыгада сьлясарнага цэху ф-кі „Адджэньне“ аб'яўляе сябе ўдарнай (Ленінскай брыгадай) заклікае пасьледваць свайму прыкладу вучнёўскую брыгаду заводу „Комунар“, выклікаючы яе на соцспарборніцтва. З свайго боку мы бярэм на сябе наступныя абавязаньні: Па-першае:—выканаць праграму вучобы замест намечаных трох год, у два гады. Па-другое:—звышчыць прадукцыю спазьненні, дабіцца 100 проц. насыпхавасьці і павышэньня прац. дысцыпліны, ашчадных адносін да інструмантарна-варштатаў, рацыянальнага скарыстаньня матар'ялаў, апашняе:—узціца на павышэньне тэарэтычных ведаў актыўна ўдзел у грамадзкім жыцьці фабрыкі. Чакаем вашага адказу праз газэту.

Вучні.

## Згубілі 360 гэктараў ворыва

Комсомол Меншчыны ўжо многа зрабіў за месячнік арганізацыі працы ў колгасах.

Койданаўская арганізацыя, да ўступленьня ў месячнік, амаль усім ня прымала ўдзелу ў колгасным будаўніцтве. А зараз ужо ёсьць некаторыя вынікі, аб чым ужо пісалася.

Ячэйка комуні „Чырвоны Сьцяг“ распрацавала нормы выпрацоўкі, арганізавала ўдарныя брыгады, наладзіла соцспарборніцтва і шэраг іншых практычных мерапрыемстваў. Аднак гэта толькі ў некаторых ячэйках. Ёсьць вялікая колькасць ячэек, якія злучылі бяздзейнічаюць, зрываючы гэтым пасьпяховасьць правядзеньня высеньняга севу.

Ячэйка колгасу „Новае Жыцьцё“ ніякай працы па паходу не праводзіць, новаарганізаваны колгас мае шэраг непскіх бакоў; праца не арганізавана, працоўная дысцыпліна незадавальняючая, асобныя работнікі адмаўляюцца выконваць свае абавязкі і г. д.

Ячэйка нават не дапамагае ўцы трактарнай калёны. У выніку 6 трактараў за 16 дзён працы куючы несвачасовай даюць гаручых матар'ялаў і вады пры ялі 6 гадзін. За гэты час трактар маглі-б апрацаваць 360 гектараў глебы.

Усім гэтым шкодным фактарам комсомольская арганізацыя павінна належна адпору. Нават ратар комсомольскай ячэйкі нікі на запытаньне, што робіць па паходу, адказаў, што ён не дае, які гэта праводзіцца паход.

Райком комсомолу павінен прыняць рашучы меры для вывядзеньня прарываў у працы вучнёўскіх ячэек, шырэй разгорнуць працу па паходу.

МАКАРЭВ

## Увазе піонэрскага і школьнага актыву чытачоў „Піонэрскай Праўды“

Конфэрэнцыя чытачоў і дзеткораў „Піонэрскай Праўды“ якая склікалася на 23-V, абудзёцца ў аўторак 27 мая ў 7-й гадзіне ўвечары, у памяшканьні клубу Леніна, вул. Уракава. Парадак дня: 1) Справаздача прадстаўніка рэдакцыі „Піонэрскай Праўды“ т. Шахнаровіча; 2) Перадача пераходнага штандару імя „Піонэрскай Праўды“; 3) Выбары на ўсю южны дзеткорскі зьліт.

Запрашаюцца пэдагогі і бацькі піонэраў. Выданыя матэрыялы, школы і атрады, якія не атрымалі матэрыялаў, могуць іх атрымаць у выдавецтве „Піонэр. Праўда“ Савецкая, 61.

Рэд. „Піонэр. Праўды“

## Паштовая скрынка

Брыгадзіру — „Дудзінская ячэйка КСМ перамяшчэцца ў ячэйку пры колгасе Калінін, Гурэвічу — Кулацкі падгалосак“, Ману — Дрэўная праца Ганопальскай ячэйкі ЛКСМБ“, Гольману — „Прачынесьце“, Рэзьману — „Не адзначальце, а адзіны начальнік“, Чапаевай — „Скажыце клясавай лініі ў Валесаўскім сельсавете“, Юнкору — „Гужавіцкія правілілі“, Комсомольцу — „Замест імпана, батрака і комсомольца“, Жывое гаспадарства з боку АК ЛКСМБ“, Марнівічу — „За час існаваньня бюро“, Варасу — „Зьвярніце увагу сельрабачому“, Аляніцкаму — „Выніска з пратаколу“, Брылю — „Тормаз у працы“, Кавалёву — „Падкулачкі ня сьпяць“, Юнкору АК — „У тразым відзе на вечар“, Журавічу — „Настаўнік суіроць колгасу“, Тарнаву — „Не па шляху парты“, Саломіну — „Зьмілаваўся“, Самаятаму — „Вылучаюць беларусізацыю“, Фрыду — „Аб месячніку нічога ня ведаюць“, Ваўчуну — „Ячэйка ў месячніку зьберажэньня“, Юнкору П. — „Месячнік зьберажэньня зрываецца“, Каланеву — „Месячнік ашчаднасьці ў Койданаўскім раёне“, Шапіры — „Месячнік зьберажэньня срод піонэраў і школьнікаў“, Малезу — „Як праходзіць месячнік ашчаднасьці“, Навароўскаму — „Месячнік ашчаднасьці праходзіць добра“, Звану — „Нічога ня зроблена“, Нініцінаву — „Добры прыклад“, Мышы — „Першая школа ў правядзеньні ме-

у сув

ры пра

раніў

у то

быў с

шы д

была

заба

на ўз

Пол

пра і

сам

налі

ка г

інтра

важ

комс

аршт

Эго

ты д

ваў

але г

Пол

кожа

насі

## Умовы конкурсу

У конкурсе прымаюць удзел усе раённыя арганізацыі ЛКСМБ, як гарадзкія, так і мясцовыя раёны на працягу з 15-га мая па 15-е чэрвеня 1930 г. (час месячніку газэты) на наступных умовах:

1. Выкананьне кантрольных лічбаў па тыражу „Чырвонай Зьмены“, дадзеных ЦК ЛКСМБ у кастрычніку 1929 г.

2. Вылучэньне ўсімі ячэйкамі, калектывамі спецыяльных упаўнаважаных па выданьнях „Чырвонай Зьмены“. Узмаценьне кіраўніцтва іх работай.

3. Разгортваньне вакол газэты масавых мерапрыемстваў ахапіўшы ім усе ячэйкі раёну (сходы, канфэрэнцыі чытачоў, суды над газэтай, стварэньне ў ячэйках гурткаў „Ч. З.“, дошак „Чытай сьвёння ў газэце“, гурткаў прыхільнікаў „Ч. З.“ і інш.

4. Правядзеньне работ па арганізацыі юнкор-брыгад на прадпрыемствах у колгасах, узмацень-

не юнкор-руху і палешаньне кіраўніцтва ім з боку РК. Палешаньне зьместу насыценгазэты, стварыўшы навакол яе актыў юнкоры і сьпенкоры і зрабіўшы яе сапраўдным арганізатарам і дапаможнікам у правядзеньні ўсёй працы.

Райорганізацыі, выканавшы ўмовы конкурсу, прэміруюцца. У лік прэміі ўваходзіць „Сьвятла імя газэты „Чырвоная Зьмена“, поўны збор творцаў Леніна, Карла Маркса, Энгельса і інш.

Райупаўнаважаныя ў раёнах, дзе ўмовы конкурсу будуць выкананы атрымоўваюць у якасьці прэміі сабраваць жетоны.

УВАГА: Не пазней 1-га ліпеня РК ЛКСМ павінны даслаць у масавы аддзел редакцыі „Чырвонай Зьмены“ падрабязныя весткі выкананьня ўмоў конкурсу на падставе чаго будучы разьмеркаваны прэміі.

РЕДАКЦЫЯ ГАЗЭТЫ „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“

## Аб'яўленьне аб'яўленьняў у „Чырвонай Зьмені“ на падпісцы на май

МЕСЯЦ 1930 г. % АДНОСІНАХ ДА КОЛІКВАСНАГА СКЛАДУ АКУРГОВЫХ АДРАЦІЗАЦЫЙ Л.К.С.М.Б.

МОЗЫР	МЕНСК	ГОМЕЛЬ	БАБРУЙСК	ПОЛАЦК	ВОРША	ВІЦЕБСК	МАГІЛЁУ
28.2%	25.2%	23.2%	20.3%	15.3%	15%	14.5%	12%

## Згрупавалі грамадзкасьць для новых перамог

Ячэйка КСМ колгасу імя Валадарскага, Запольскага сельсавету (Меншчына) праробіла значную працу па паходу комсомолу ва арганізацыю працы ў колгасе. Прапрацаваўшы гэтае пытаньне ўнутры ячэйкі, азнаёміўшы з задачамі паходу комсомольцаў, ячэйка склікала сход усёй колгаснай моладзі, дзе тааьсама прапрацавала гэтае пытаньне.

Агульны сход моладзі падтрымаў паставу ячэйкі арганізаваць пры колгасе ударныя брыгады па асобных гадзінах працы, уцягнуўшы ў іх усю моладзь і дарослых колгаснікаў, выклікаўшы на сацыялістычнае спарборніцтва колгасу Завішнёўскага с-с „Новы Шлях“ і імя Кастуся Каліноўскага, ставячы сваёй мэтай выканаць наступныя задачы.

Абвешчавшы сябе ўдарнымі ў працы колгасу. Звышчыць прадукцыю, спазьненні на працу і дэтэрміновы выхад з працы.

Ашчадна захоўваць колгасную маёмасьць, сельска-гаспадарчы інвэнтар, машыны і коньі.

Добра выконваць усе заданыя колгасу і дабіцца выкананьня і перавыкананьня форм выпрацоўкі, паказаўшы лепшымі вузгоры працы.

Пасеўную кампанію скончыць да вызначанага тэрміну па пляну.

Арганізаваць рэгулярную працу вытворчых нарад і камісій, уцягнуўшы ў іх практычную працу ўсю моладзь і дарослых колгаснікаў, узяўшы на сябе абавязак абвешчавць аб дні скліканьня нарад і зборы прапагоў.

Арганізаваць культурна-масаваю працу ў колгасе. Наладзіць працу політ-і агра-гурткаў і ліквідаваць няписьменнасьць сярод колгаснікаў.

Усім брыгадам унутры колгасу ўступіць у соцспарборніцтва паміж сабою.

Усю працу колгасу рэгулярна асьвятляць у насыценнай газэце, узяўшы на сябе абавязак рэгулярнага яе выданьня.

Побач з гэтым комсомольскай ячэйка наладзіла працу па ўдзяленьню ў сацыялістычнае спарборніцтва дарослых колгаснікаў.

Ячэйка зрабіла першыя крокі наладжваньня сацыялістычных форм працы ў колгасе. Комсомольскай ячэйцы трэба зараз-жа ўжыць усе меры для далейшага паслешня гэтага працы.

Патровіч Яніа.

## Сельсавет у банку ад калгаснага будаўніцтва

Колгас „Новы Шлях“ (Полаччына) з посьпехам праводзіць высеньнюю сяўбу. Колгас ужо скончыў засеў равных культур і хутка адсее позыны культуры.

Гэтых посьпехаў колгас дасягнуў дзякуючы практычнай дапамозе комсомольскай арганізацыі, якая разгарнула шырокую кампанію па арганізацыі працы ў колгасах.

Раней, калі колгас ня меў належнай арганізацыі працы, колгаснікі ня ведалі што і дзе ім рабіць, часта хадзілі шукаючы загадчыка, каб той даў ім працу. Зараз гэтага ўжо няма.

У колгасе распрацаваны правілы ўнутранага распарадку, арганізаваны брыгады, звышчыны самавольныя прагамы з боку колгаснікаў і г. д. Але ўсё-ж трэба значыць, што ня ўсе арганізацыі дапамагаюць колгасу ў працы. Сельсавет нават ня ведае дзе і якою зямлёю колгас карыстаецца. Былі выпадкі, калі індывідуальным гаспадаркам адводзілася ў карыстаньне колгаснага зямля.

Трэба прымусяць сельсавет, каб ён павярнуўся тварам да колгасу, і дапамог яму ў штодзённай працы.

Стахан.